

**MINISTRY OF EDUCATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS
STATE EDUCATIONAL INSTITUTION
SCHOOL OF BUSINESS OF BELARUSIAN STATE UNIVERSITY**

DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION

Thesis Paper Summary

**IMPROVING THE MANAGEMENT OF COSTS FOR THE PRODUCTION
OF THE ORGANIZATION'S PRODUCTS AND THEIR ANALYSIS (USING
THE EXAMPLE OF U-PLAST BEL LLC)**

GUK Anna Sergeevna

Scientific supervisor
Golovach Olga Vladimirovna
PhD in Economics, Associate Professor

Minsk, 2025

Дипломная работа: 80 с., 4 рис., 17 таб., 60 источников, 11 прил.

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ, ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО, СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ, СОСТАВ, СТРУКТУРА, ДИНАМИКА, АНАЛИЗ, НАПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ.

Цель исследования: всесторонний анализ затрат на производство и себестоимости продукции и определение путей совершенствования управления затратами на производство продукции ООО «Ю-Пласт Бел».

Объект исследования: деятельность ООО «Ю-Пласт Бел».

Предмет исследования: затраты на производство и себестоимость продукции ООО «Ю-Пласт Бел».

Методы исследования: общелогические методы и методы эмпирического исследования: экономико-математический метод, метод сравнения, метод логического субъективного анализа, метод абсолютных и относительных величин и др.

Область возможного применения: предложенные мероприятия по улучшению управления затратами на производство могут быть использованы в деятельности ООО «Ю-Пласт Бел», а также могут повысить экономическую эффективность деятельности предприятия.

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников сопровождаются ссылками на их авторов.

Дыпломная работа: 80 с., 4 мал., 17 таб., 60 крыніц, 11 дад.

МЕТАДЫ КІРАВАННЯ ВЫДАТКАМИ НА ПРАДПРЫЕМСТВЕ, ВЫДАТКІ НА ВЫТВОРЧАСЦЬ, САБЕКОШТ ПРАДУКЦЫІ, СКЛАД, СТРУКТУРА, ДЫНАМІКА, АНАЛІЗ, НАПРАМКІ ЗНІЖЭННЯ ВЫДАТКАЎ.

Мэта даследавання: усебаковы аналіз затрат на вытворчасць і сабекошту прадукцыі і прызначэнне шляхоў удасканалення кіравання затратамі на вытворчасць прадукцыі ТАА «Ю-Пласт Бел».

Аб'ект даследавання: дзейнасць ТАА «Ю-Пласт Бел».

Прадмет даследавання: выдаткі на вытворчасць і сабекошт прадукцыі ТАА «Ю-Пласт Бел».

Метады даследавання: агульналагічныя метады і метады эмпірычнага даследавання: эканоміка-матэматычны метад, метад параўнання, метад лагічнага суб'ектыўнага аналізу, метад абсолютных і адносных велічынь і інш.

Вобласць магчымага прымянення: прапанаваныя мерапрыемствы па паляпшэнні кіравання затратамі на вытворчасць могуць быць выкарыстаны ў дзейнасці ТАА «Ю-Пласт Бел», а таксама могуць павысіць эканамічную эфектыўнасць дзейнасці прадпрыемства.

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.

Thesis: 80 p., 4 fig., 17 tab., 60 sources, 11 app.

METHODS OF COST MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE,
PRODUCTION COSTS, COST VALUE, COMPOSITION, STRUCTURE,
DYNAMICS, ANALYSIS, WAYS TO REDUCE COSTS.

Purpose of the research: comprehensive analysis of production costs and cost of products and identification of ways to improve the management of costs of production of U-Plast Bel LLC.

Object of the research: activities of U-Plast Bel LLC.

Subject of the research: production costs and cost of products of U-Plast Bel LLC.

Research methods: general logical methods and methods of empirical research: economic and mathematical method, method of comparison, method of logical subjective analysis, method of absolute and relative values, etc.

Area of possible application: the proposed measures to improve the management of production costs can be used in the activities of U-Plast Bel LLC, as well as can increase the economic efficiency of the enterprise.

The author of the work confirms that the calculation and analytical material presented in it correctly and objectively reflects the state of the process under study, and all borrowed from literary and other sources are accompanied by references to their authors.